



Польска-Амерыканская Фундацыя Свабоды

Фундатар Праграмы

разам з

Фундацыяй «Лідары Перамен»

Адміністратар Праграмы

**АБВЯШЧАЮЦЬ ЧАРГОВЫ АДКРЫТЫ КОНКУРС ДЛЯ КАНДИДАТАЎ
з УКРАЇНЫ, БЕЛАРУСІ, РАСЕІ, МАЛДОВЫ, ГРУЗІІ, АРМЕНІІ, АЗЕРБАЙДЖАНА,
КАЗАХСТАНА І КЫРГЫЗСТАНА**

**на атрыманне стыпендыі імя Лэйна Кіркланда ў Польшчы
у 2018/2019 НАВУЧАЛЬНЫМ ГОДЗЕ.**

Праграма адрасавана да маладых лідэраў, якія маюць вышэйшую адукацыю і зацікаўлены ў развіцці дэмакратыі, гаспадаркі і грамадскай супольнасці ў сваіх краінах і ў сваім рэгіёне. Рэалізацыя Праграмы адбываецца ў межах двух семестраў навучання ў польскіх ВНУ, а таксама 2-4-тыднёвых прафесійных стажыровак ў дзяржаўных ці прыватных установах.

Заяўкі прымаюцца ад кандыдатаў, якія пасля сканчэння праграмы маюць намер вярнуцца у сваю краіну, каб там скарыстоўваць здабытыя веды і рэалізоўваць праекты, падрыхтаваныя падчас навучання.

СПЕЦЫЯЛЬНАСЦІ:

- Эканоміка і кіраванне
- Адміністраванне/кіраванне (прадпрымальніцтва, недзяржаўныя арганізацыі, культура, ахова навакольнага асяроддзя, служба аховы здароўя, адукацыя)
- Публічнае адміністраванне (цэнтральныя органы дзяржаўнай улады і органы мясцовага самакіравання)
- Права
- Грамадскія навукі (грамадская псіхалогія, сацыялогія)
- Палітычныя навукі і міжнародныя адносіны
- Палітыка развіцця і гуманітарная дапамога

Дыпломная праца, якая пішацца падчас Праграмы, можа мець навуковы ці практычны характар (у апошнім выпадку дыпломная праца павінна змяшчаць уступ навуковага характару).

ХТО МОЖА ДАСЫЛАЦЬ ЗАЯЎКІ?

У 2018/2019 навучальным годзе Праграма Кіркланда адрасавана да спецыялістаў з наступных сфер дзейнасці:

- эксперты, палітыкі, супрацоўнікі органаў дзяржаўнай улады і ўстаноў мясцовага самакіравання
- прадпрымальнікі, мэнэджэры
- лідары недзяржаўных арганізацый, грамадскія і культурныя дзеячы
- выкладчыкі ВНУ
- журналісты



СТЫПЕНДЫАЛЬНАЯ ПРАГРАМА імя ЛЭЙНА КІРКЛАНДА

ПАТРАБАВАННІ ДА КАНДЫДАТАЎ:

- Грамадзянства і месца жыхарства ў адной з узгаданых у аб'яве краін (уладальнікі дазволу на часовае пражыванне ў Польшчы не могуць прымаць удзел у конкурсе на стыпендыі Кіркланда)
- Скончаная вышэйшая адукацыя (ступень магістра)
- Узрост да 35 гадоў (у выключных, абгрунтаваных выпадках – да 40 гадоў)
- Стаж працы – не менш за два гады
- Валоданне польскай мовай – на ўзроўні, дастатковым для ўдзелу ў лекцыях і семінарах, а таксама для напісання дыпломнай працы. Падчас суразмоў чакаецца валоданне польскай мовай на ўзроўні B1.
- Для кандыдатаў не з Беларусі і Украіны прадугледжаны варыянт навучання на ангельскай мове (узровень валодання B1) у выпадку, калі кандыдат трапляе на курс ва ўніверсітэце, які выкладаецца на ангельскай мове, дазваляецца валоданне польскай мовай на пачатковым узроўні.

ПЕРАВАГА БУДЗЕ НАДАВАЦЦА КАНДЫДАТАМ, ЯКІЯ:

- актыўна працуюць па атрыманай прафесіі і прымаюць удзел у грамадскім жыцці,
- маюць значныя дасягненні ў сваёй дзейнасці,
- ніколі раней не навучаліся ў Польшчы.

СПІС НЕАБХОДНЫХ ДАКУМЕНТАЎ:

1. Запоўненая on-line заяўка на ўдзел у Праграме:
 - анкета з асабістымі дадзенымі;
 - апісанне праекту – абгрунтаванне мэтай удзелу ў Праграме Кіркланда, а таксама прапановы, звязаныя з рэалізацыяй Стыпендыі і выкарыстоўваннем атрыманых у Польшчы ведаў (4000-6000 знакаў з прабеламі).
2. Два рэкамендацыйныя лісты з апісаннем дасягненняў і кваліфікацыі кандыдата, а таксама перспектываў яго далейшага развіцця і працы як спецыяліста ў сваёй прафесійнай альбо грамадскай галіне (напісаныя на польскай, рускай ці ангельскай мовах), дасланыя па электроннай пошце.
3. Копія дыплама аб вышэйшай адукацыі (у выпадку наяўнасці – таксама копія дыплама кандыдата навук), дасланыя па электроннай пошце.

НАБОР КАНДЫДАТАЎ:

Адбор 45 найлепшых кандыдатаў будзе праводзіцца на трох этапах:

I этап – ацэнка адпаведнасці дакументаў фармальным крытэрыям;

II этап – ацэнка зместу заяваў экспертамі з адзначаных сфер дзейнасці;

III этап – асабістыя кваліфікацыйныя суразмоўі (плануюцца ў тэрміне 30.03-30.04.2018).

Кандыдаты, запрошаныя на III этап, атрымаюць адпаведнае паведамленне па электроннай пошце напрыканцы сакавіка. Інфармацыя пра канчатковыя вынікі конкурсу будзе даслана e-мэйлам у чэрвені 2019.



СТЫПЕНДЫЯЛЬНАЯ ПРАГРАМА імя ЛЭЙНА КІРКЛАНДА

ПРАЦЭДУРА СКЛАДАННЯ ЗАЯВАК:

Падрабязнае апісанне Праграмы, а таксама інструкцыю па запаўненні фармуляраў заявак можна знайсці непасрэдна на сайце: www.kirkland.edu.pl, альбо праз электронную карэспандэнцыю з Праграмай.

Фармуляр-заяву неабходна запоўніць on-line.

Пасля запаўнення фармуляра on-line неабходна раздрукаваць апрацаваную сістэмай старонку з інфармацыяй, што пацвярджае атрыманне заявы, і разам з актуальным фотаздымкам даслаць на паштовы адрас Праграмы Кіркланда.

Два рэкамендацыйныя лісты і копія дыпламу павінны быць адсканаваны і дасланы на адрас: kirkland@kirkland.edu.pl.

ТЭРМІН СКЛАДАННЯ ЗАЯЎ КАНДЫДАТАМІ:

Тэрмін складання заяў на стыпендыі Кіркланда 2018/19 заканчваецца:

1 сакавіка 2018

Заявы, атрыманыя пазней за 1-е сакавіка, разглядацца не будуць.

ФІНАНСАВЫЯ ЎМОВЫ:

Стыпендыя складае каля 1800 PLN у месяц. Дадаткова пакрываюцца наступныя выдаткі: кошт навучання, пражыванне ў Польшчы, страхоўка, праезд у Польшчу і з Польшчы, кошт візы, закупка матэрыялаў і навуковых падручнікаў / дапаможнікаў.

ПРАГРАМА СТЫПЕНДЫІ:

- Урачыстае адкрыццё Праграмы (сярэдзіна верасня 2019)
- Падрыхтоўча-інфармацыйны курс (10 дзён)
- Заняткі ў ВНУ (два семестры) у вядучых польскіх навукова-акадэмічных цэнтрах: Варшава, Кракаў, Познань, Вроцлаў, Люблін
- Падрыхтоўка семестральных і дыпломных працаў
- Чатыры з'езды ўсіх стыпендыстаў
- Прафесійная стажыроўка (2-4 тыдні)
- Урачыстае заканчэнне Праграмы – выданне дыпламаў (канец чэрвеня 2019)

ПАТРОНАМ ПРАГРАМЫ з'яўляецца **Лэйн Кіркланд** (1922-1999) – шматгадовы кіраўнік амерыканскіх прафсаюзаў (AFL-CIO), член Рады Дырэктараў Польшка-Амерыканскай Фундацыі Прадпрымальніцтва, адзін з ініцыятараў стварэння Польшка-Амерыканскай Фундацыі Свабоды. У 80-я гады сваім удзелам і аўтарытэтам падтрымліваў польскую “Салідарнасць”, з разуменнем ставіўся і спрыяў памкненням іншых народаў Цэнтральнай і Ўсходняй Еўропы да свабоды і дэмакратыі. Яго дзейнасць была адзначана найвышэйшымі ўзнагародамі, у тым ліку амерыканскім “Медалём Свабоды” і польскім “Ордэнам Белага Арла”.



СТЫПЕНДЫЯЛЬНАЯ ПРАГРАМА імя ЛЭЙНА КІРКЛАНДА

КАНТАКТЫ:

Фундацыяй «Лідэры Змяненняў»

www.leadersofchange.pl

Праграма Кіркланда

Al. Jerozolimskie 133 m. 56, 02-304 Варшава

Е-мэйл: kirkland@kirkland.edu.pl

www.kirkland.edu.pl

POLSKO-AMERYKAŃSKA
FUNDACJA WOLNOŚCI



POLISH-AMERICAN
FREEDOM FOUNDATION

ПОЛЬСКА-АМЕРЫКАНСКАЯ ФУНДАЦЫЯ СВАБОДЫ (PAFW) – Фундатар Праграмы

Фундацыя распачала сваю дзейнасць у 2000 годзе. Яе асноўнай мэтай з'яўляецца ўмацаванне дэмакратыі і грамадзянскай супольнасці, гарантаванне роўных магчымасцей для развіцця грамадскіх і індыўідуальных ініцыятыў, развіццё рыначнай эканомікі і азнаямленне прадстаўнікоў краін Цэнтральнай і Усходняй Еўропы з польскім досведам трансфармацыі грамадства. Крыніцай фінансавання дзейнасці Фундацыі з'яўляюцца сродкі Польска-Амерыканскай Фундацыі Прадпрымальніцтва. Колькасць сродкаў, пералічаных на рахункі Фундацыі Свабоды, складае на дадзены момант 250 млн. USD. Ад 2000 года Фундацыя прызначыла на свае праграмы больш за 100 млн. USD.

Праграмы Фундацыі ажыццяўляюцца рознымі польскімі незаржаўнымі арганізацыямі, якія дзейнічаюць згодна з яе прынцыпамі і правіламі.

Стыпендыяльная праграма імя Лэйна Кіркланда з'яўляецца доўгатэрміновым праектам PAFW, які быў ініцыяваны ў 2000 годзе і ад 2001 года ажыццяўляецца Камісіяй Фулбрайта ў Варшаве. Дадатковую інфармацыю аб Фундацыі і яе праграмах можна знайсці на сайце <http://www.pafw.pl>.